



наша СЛОВА

Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі!
ФРАНЦІШАК БАГУШЭВІЧ



Газета выходзіць з сакавіка 1990 года

№ 38 (1449) 18 ВЕРАСНЯ 2019 г.

80 гадоў таму назад беларускі народ уз'яднаўся ў аздіную рэспубліку

Міленіюм Берасця высвяціў гісторыю горада



Фашысцкая Германія напала на Польшчу 1 верасня 1939 г. 6 верасня штаб камандуючага войскамі Эдварда Рыдз-Сміглага, а таксама частка польскага ўрада пакінулі Варшаву і перанеслі галоўную стаўку ў Брэст-над-Бугам (Берасце).

14 верасня Берасце было занята нямецкімі войскамі. Захопнікі троє сутак атакавалі Берасцейскую цвердзь, якую мужна абаранялі польскія салдаты началяе з брыгадным генералам Канстанцінам Плісоўскім. Немцы ў некалькі разоў пераўзыходзілі ў колькасці зброй, абстрэльвалі цвердзь з гармат і мінамётаў, бамбілі з самалётам. Абаронцы адблі 7 моцных атак нямецкай пяхоты і танкаў, але іх становішча рабілася ўсё больш драматычным і беспадзеіным. Познім вечарам 17 верасня і ноччу з Цытадэлі выйшла большасць абаронцаў у напрамку Кодня, для прыкрыцця асноўных сіл у цвердзі засталіся добраахвотнікі з капітанам Вацлавам Радзішэўскім. Толькі 18 верасня немцы з боку Цярэспалі ўвайшлі ў Цытадэль. Колькі абаронцаў Берасцейской цвердзі загінула альбо памерла ад ран, невядома.

Паводле распараджэння ўрада СССР 17 верасня 1939 г. пачаўся Вызвольны паход Чырвонай Арміі ў Заходнюю Беларусь. Пачалі ажыццяўляцца пагадненні паміж савецкім і германскім кіраўніцтвам аб размежаванні «сфер інтэрэсаў» паводле Маскоўскай дамовы ад 23 жніўня 1939 г. У ходзе паходу Чырвонай Арміі асобныя падраздзяленні Войска Польскага аказвалі нязначнае супраціўленне, адступалі альбо здавалі ў палон. Мясцове населінцтва

аказвала садзеінчанне Чырвонай Арміі.

19 верасня 29-я лёгкатаанкавая брыгада 4-й арміі пад камандаваннем С. М. Крывашина заняла Пружаны, 20 верасня перадавыя часткі брыгады падышлі да Берасця. У горад быў на-кіравана разведка началяе з батальённым камісарам Баравенскім. Затым у штаб 29-й брыгады прыбыла нямецкая дэлегацыя ў складзе двух афіцэраў і шасці салдат.

21 верасня С. М. Крывашин з 4-м танкамі батальёнам увайшоў у горад. Мясцовыя камуністы збудавалі на Кобрынскім мосце (уезд у горад з усходу) драўляную арку, упрыгожаную хвойяй, паднеслі хлеб і соль.

Як старыши на чыне, камандзір Чырвонай Арміі С. М. Крывашин прыняў Берасце ад генерала Г. Гудэрэяна. Гейнц Гудэрэян меў загад правесці сумесны парад, але камандыг пра-явіў сябе палітыкам і ўхіліўся ад сумеснага параду.

У Берасцейской цвердзі 22 верасня а 10-й гадзіне з вежы Цярэспальскіх варот пад гукі аркестра быў спушчаны імперскі сцяг. А 12 гадзіне ў цвердзь прыбылі прадстаўнікі Чырвонай Арміі, над цвердзю паднялі сцяг СССР. Перадачу цвердзі правёў камандзір 2-га батальёна 76-га пяхотнага палка обер-лейтэнант Ганц-Георг Лемель. Прыняў цвердзь памочнік начальніка штаба 29-й брыгады капитан Іван Дзмітрыевіч Квас. У цвердзі заставаліся каля 900 параненых польскіх салдат і афіцэраў.

22 верасня ў другой палове дня С. М. Крывашин на плошчы (цяпер пл. Леніна), стоячы каля Г. Гудэрэяна, назіраў урачысты марш нямецкіх батальёнів (пяхота, артылерыя, танкі), якія выходзілі з Берасця на захад. Насупраць невысокага памоста з камандуючымі стаялі глядачамі байцы з 4-га танковага батальёна. У гэты час некалькі савецкіх танкаў, якія праехалі праз горад да пачатку маршу, блакавалі чыгунку, каб немцы не змаглі вывезці маёмаў са складаў.

Паводле СМІ.

6-8 верасня адбыліся святкаванні, прысвечаныя 1000-годдзю Берасця. У пра-грамме ўрачыстасцяў былі мастацкі і спартовыя мера-прыемствы, фестываль тэ-атраў і кніг, гістарычныя выставы, рыцарскія турні-ры, карнавальная шэсце. Падчас святкаванняў Аляксандар Лукашэнка падараў Берасцейскую Біблію му-зею гісторыі горада. Мясцо-вия і цэнтральныя газеты паведамлялі аб адкрыцці новай інфраструктуры - За-ходняга абхода, якая разгру-зіць транспартныя патокі і палепшыць экалогію гора-да.

Народнае гулянне працягвалася штодня, ма-ладыя бацькі з дзецьмі з за-давальненнем бавілі час ля фантанаў. Турысты з ціка-васцю вывучалі барыльефы помніка з анёлам-ахоўнікам на вяршыні і шасцю скульптурамі, пасталенага ў 2009 годзе да 990-годдзя Берасця па праекце архітэктара А.А.



Андрэюка і скульптара А.А. Паўлючука.

Абласны гісторыка-краязнаўчы музей па вул. К. Маркса, 40 з гарматамі ля ўвахода прыцягваў увагу га-сцей горада. Экспазіцыя му-зея багатая на дакументы, кнігі, прадметы, здабытыя ў археалагічных раскопках, бліскучыя рыцарскія пан-цыры і зброю XII-XIX ста-годдзяў, старожытныя мане-ты. Тут можна ўбачыць бу-лаву гетмана, ваярскія дзіды, шаблю часоў Касцюшкі.

У адной з залаў му-зея можна праехаць у купэ цягніка мінулага стагоддзя па маршруце Берасце-Пінск, агледзець прыродны ланшафт Берасцейшчыны.

Пра яркія факты з гісторыі Берасця распавяяла супрацоўніца музея Ніна Міхайлаўна Кірыва.

(Заканчэнне на стр. 3.)



9 772073 703003





**Ахова гістарычна-
культурнай спадчыны -
клопат ТБМ
Нататкі з канферэнцыі**

6 верасня ТБМ імя Ф. Скарыны правяло рэспубліканскую навукова-практычную канферэнцыю "Наши вікі - наша багацце. Лепшыя практыкі менеджменту спадчыны" з узделам прадстаўнікоў Міністэрства культуры, Міністэрства спорту і турызму, вышэйшых і сярэдніх навучальных установаў, каталіцкага касцёла, мясцовых дабрачынных фондаў, музеяў. На ёй абміяркоўваліся юрыдычныя, тэарэтычныя і практычныя пытанні захавання гістарычна-культурнай спадчыны.

У вітальнym слове начальніца Упраўлення па ахове гістарычна-культурнай спадчыны Наталля Хвір перадала падзяку і добрыя слова ў адрас ТБМ ад міністра культуры. Дэпутат Палаты Прадстаўнікоў і старшыня Таварыства беларускай мовы Алена Анісім зачытала віншаванне ўдзельнікам канферэнцыі з ЗША і пералічыла нормы заканадаўства, якія спрыяюць захаванню беларускасці.

Тэмам захавання такіх галоўных каштоўнасцей, як беларуская мова, герб і сцяг прагучала ў выступленнях старшыні ТБМ Алены Анісім, заслужанага юриста Рэспублікі Беларусь Міхаіла Іванавіча Пастухова.

Кансультант аддзела арганізацыі аховы і ўліку гістарычна-культурных каштоўнасцей Міністэрства культуры Генадзь Ходар распавёў пра заканадаўства Рэспублікі Беларусь у сферах аховы гістарычна-культурнай спадчыны. З яго выступлення ўдзельнікі канферэнцыі даведаліся, што на тэрыторыі Беларусі знаходзяцца 17 аб'ектаў сусветнай спадчыны, 635 аб'ектаў нацыянальнага значнія. Міністэрства культуры выступае дзяржаўным рэгулятарам палітыкі па захаванні гістарычна-культурнай спадчыны.

Доктар архітэктуры і прафесар БНТУ Георгій Патаеў зацікаўшыся прысутнімі аповедамі пра 45 знакамітых паркавых ансамбліяў Беларусі, лепшыя з якіх - Нясвіжскі і Гомельскі - захоўваючыя на єўрапейскім ўзроўні.

Пра жывую спадчыну Беларусі - традыцыйныя веды і практыкі як элементы ідэнтычнасці распавяяла Ала Барысаўна Сташкевіч, прадстаўніца фонду "Культурная спадчына і сучаснасць". Беларусь захавала ўнікальныя практыкі па бортніцтве, народнай медыцыні, кулинарні, народных рамёствах. Гэты рэсурс можа дапамагчы ў развіціі креатыўных індустрый рэгіёнаў.

На секцыйных пасяджэннях абміяркоўваліся тэмы зберажэння архітэктурнай і археалагічнай спадчыны, захавання мемарыяльных мясцінай і літаратурных помнікаў.

У канферэнцыі ўзялі ўдзел вядомыя гісторыкі і краязнаўцы Павел Карапеў, Мікалай Півараў, Вітольд Ермалёнак і іншыя. Станіслаў Суднік распавёў пра практыку захавання памяці пра паўстанне 1863 года на Лідчыне. Пра замежны досвед паведамілі Георгій Патаеў, Алена Каховіч, Дзяніс Тушынскі.

Пра аднаўленне храмаў на Беларусі распавёў Яго Экзэленцыя біскуп Казімір Вяліка-селец. Алег Анатольевіч Трусаў распавёў пра археалагічнае вывучэнне помнікаў беларускага мураванага дойлідства XI-XII стагоддзя ў XX стагоддзі. Важнасць захавання недатыкальнасці зоны Курапатаў падкрэсліла сябра экспернай групы ў абарону Курапатаў Зінаіда Антонаўна Тарасевіч. У мерапрыемстве ўзялі ўдзел такія вядомыя папулярныя зоры - Юры Жыгамонт, Сяргей Харэўскі і іншыя.

Што перашкаджае захаванню ў належным стане многіх сядзібай і паркаў, дапускае іх занядбанасць? Гэта малая колькасць спецыялістаў у галіне культурнай спадчыны - усяго 137 чалавек у рэгіёнах, і слабасць фінансавання. У выступленнях падкрэслівалася неабходнасць прыцягнення прыватных інвестараў для аднаўлення помнікаў архітэктуры і паркавых ансамбліяў і стымулювання донараў.

ТБМ як грамадская арганізацыя шчыльна супрацоўнічае з дзяржаўнымі арганізацыямі, дабрачыннымі фондамі па пытаннях папулярызацыі гістарычна-культурных каштоўнасцей, духоўнай і культурнай спадчыны беларускага народа і пастаянна публікуе матэрыялы на гэту тэматику на старонках газет "Наша слова" і "Новы час".

Юблейная канферэнцыя ТБМ, арганізаваная намеснікам старшыні ТБМ Дзянісам Тушынскім, атрымалася плённай і змястоўнай.

Э. Оліна.

ГЕРБ, СЦЯГ, МОВА ЯК ГІСТАРЫЧНА-КУЛЬТУРНАЯ СПАДЧЫНА БЕЛАРУСКАЙ ДЗЯРЖАВЫ І НАРОДА. ПРАВАВЫЯ МЕХАНІЗМЫ ЗАХАВАННЯ І ЎДАСКАНАЛЕННЯ

Уводзіны

Гістарычна-культурная і духоўная спадчына беларускага народа фармавалася на працягу стагоддзяў і перадавалася з пакалення ў пакаленне. Яна ўключасць ў сябе мастацтва, літаратуру, адукцыю, навуку, народную творчасць і фальклор, іншыя матэрыяльныя і духоўныя даброты. Яе захаванне з'яўляецца перадумовай і ўмовай самабытнасці народа і нацыянальнага развіцця краіны.

Асаблівае месца ў культурным і духоўным жыцці народа займаюць такія атрыбуты нацыянальнай дзяржаўнасці, як герб і сцяг, а таксама мова тытульной нацыі, якой аддаеца піравага сярод моў іншых нацыянальных супольнасцяў, якія пражываюць на тэрыторыі дзяржавы.

Ніжэй разгледзім асаблівасці гістарычнага развіцця нацыянальных сімвалуў беларускага народа, яго мовы, замацаванне гэтых каштоўнасцяў у заканадаўстве, а таксама праблемы, звязаныя з іх захаваннем і ўдасканаленнем у новых умовах.

Герб Беларусі

У беларускай гісторыі прынята лічыць, што сімвалам беларускай дзяржавы здаўна быў герб Вялікага Княства Літоўскага "Пагоня" - выява збройнага вершніка на кані ў руху, які ў правай руцэ тримае меч гарызантальна над галавой, а ў левай руцэ - шчыт, на белым полі якога намаляваны шасціканцовы залаты крыж.

Пасля ўваходжання ВКЛ у склад Рэчы Паспалітай у 1569 г. герб "Пагоня" з мінімальнымі зменамі, нароўні з гербам Кароны Польскай, быў элементам Герба Рэчы Паспалітай, аж да яе ліквідацыі ў 1795 годзе.

У 1918 г. "Пагоня" стала гербам Літоўскай Рэспублікі, а таксама Беларускай Народнай Рэспублікі. У савецкі перыяд у Літве і ў Беларусі герб "Пагоня" не выкарыстоўваўся. З 1988 г. "Пагоня" стала сімвалам нацыянальнага руху ў Літве і ў Беларусі.

10 снежня 1991 г. Вярхоўны Савет Рэспублікі Беларусь зацвердзіў герб "Пагоня" ў якасці Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь.

14 траўня 1995 г. па ініцыятыве Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Лукашэнкі быў праведзены рэферэндум, на які выносілася, сярод іншых, пытанне аб усталяванні новых дзяржаўных сцяга і герба. Па дадзеных Цэнтральнай камісіі па выборах і правядзенні рэспубліканскіх рэферэндумаў, за становічча вырашэнне пытання прагласавала 75, 1% выбаршчыкаў. У выніку герб "Пагоня" быў заменены гербам, які нагадвае герб БССР.

5 ліпеня 2004 г. быў прыняты Закон "Аб дзяржаўных сімвалах Рэспублікі Беларусь". Згодна з арт. 9 Закона, Дзяржаўны герб Рэспублікі Беларусь уяўляе сабой размешчаны ў сярэбраным полі зялёнай контур Дзяржаўнай мяжы Рэспублікі Беларусь, накладзены на залатыя промні ўзыходзячага над зямным шарам сонца. Уверсе поля заходзіцца пяціканцовая чырвоная зорка. Герб аздоблены вянком з залатых каласоў, пераплеценых справа кветкамі канюшыны, злева - кветкамі лёну. Вянок тройчы перавіты з кожнага боку чырвона-зялёнай стужкай, у сярэдніяй частцы якой у аснове Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь у два радкі напісаны золатам слова "Рэспубліка Беларусь".

Я, як былы суддзя Канстытуцыйнага суда Рэспублікі Беларусь, раней неаднаразова выказваў меркаванне, што рэферэндуму было прынята з прымяняннем фізічнай сілы ў дачыненні да дэпутатаў Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь 12-га склікання, якія абвясцілі галадоўку ў знак пратэсту. Да таго ж, вынікі галасавання выклікалі вялікія сумнівы ў назіральнікаў ад палітычных партый і іншых грамадскіх арганізацій.

Выкладзена дазваляе сцвярджаць, што дзяржаўны герб "Пагоня" захоўвае свой легітымны статус і можа быць адноўлены новым

Парламентам (магчыма, на падставе рашэння Канстытуцыйнага суда аб незаконным характары рэферэндума 1995 года).

Сцяг Беларусі

У гісторыю беларускай дзяржаўнасці ўвайшоў бел-чырвона-белы сцяг. Лічыцца, што эскіз гэтага сцяга падрыхтаваў у 1917 годзе Клавдзій Душ-Душэўскі ў адказ на просьбу Беларускага таварыства дапамогі пачярпелым ад вайны ў Пецярбургу.

Пазней бел-чырвона-белую стужку масава ўспрынялі ў Менску. У снежні 1917 г. у час Усебеларускага з'езда гэты сцяг быў прызнаны нацыянальнай сімвалікай Беларусі. Ён стаў дзяржаўным сцягам БНР. Прыйходам на зямлю Беларускага таварыства дапамогі падрыхтаваў адрымніні ў Пецярбургу.

У канцы 80-х гадоў бел-чырвона-белы сцяг стаў сімвалам барацьбы за дзяржаўную незалежнасць Беларусі.

Пасля 80-х гадоў бел-чырвона-белы сцяг стаў сімвалам барацьбы за дзяржаўную незалежнасць Беларусі. Пасля правіла пуччу ГКЧП 24 жніўня 1991 г. дэпутат Галіна Сямдзянаў ўнесла ў Аўгустовую залу бел-чырвона-белы сцяг, дзе ён і застаўся. На наступны дзень дэпутат-касманаўт Уладзімір Кавалёнак прынёс у залу яшчэ адзін сцяг.

19 верасня 1991 г. Вярхоўны Савет Рэспублікі Беларусь прыняў Закон "Аб Дзяржаўным сцягу Рэспублікі Беларусь".

На рэферэндуме ад 14 траўня 1995 г. А. Лукашэнка прапанаваў замяніць Дзяржаўны сцяг і Дзяржаўны герб Рэспублікі Беларусь. На падставе дадзеных Цэнтральнай камісіі па выборах і правядзенні рэспубліканскіх рэферэндумаў дзяржаўны сімвалы краіны былі зменены. Аднак, як вышэй адзначалася, гэты рэферэндум нельга прызнаць законным, а яго вынікі - юрыдычна значнымі.

Мова Беларусі

Яшчэ да абвяшчэння сувэрэнітetu Беларусі 26 студзеня 1990 г. Парламент краіны прыняў Закон "Аб мовах у Беларускай ССР". У ім абвяшчалася, што дзяржава "забяспечвае ўсіх сферах грамадскага жыцця", "праяўляе дзяржаўны клопат аб свабодным развіцці і ўжыванні ўсіх нацыянальных моў, якімі карыстаюцца насыльніцтва рэспублікі", "забяспечвае права свабоднага карыстання рускай мовай як мовай міжнацыянальных зносін народаў", "стварае грамадзянам Рэспублікі Беларусь неабходныя ўмовы для вывучэння беларускай і рускай моў і дасканалага валодання імі".

У мэтах развіцця палажэнняў Закона Савет Міністраў БССР прыняў Дзяржаўную праграму развіцця беларускай мовы і іншых нацыянальных моў, у якой ставілася задача паэтапна перайсці на беларускую мову ва ўсіх сферах дзяржаўнага і грамадскага жыцця.

Аднак з выбраным на пасаду Прэзідэнта Беларусі А. Лукашэнкі сітуацыя ўмоўнай палітыкі карыстацца насыльніцтва рэспублікі, адказаў "так"; і толькі 12,7% адказаў "не". Пасля рэферэндуму пераход на беларускую мову спыніўся і пачаўся зворотны пракэс.

У ходзе перапісу насельніцтва Беларусі ў 1999 г. выявілася, што беларускую мову лічылі сваёй роднай 73,6% жыхароў краіны, у сем'ях на ёй мелі зносіны 37%. На перапісе 2009 г. сітуацыя ўмоўнай сферы змянілася: беларускую мову ў якісці роднай прызналі 53,2% аптыганаў, пры гэтым у сем'ях на ёй мелі зносіны 23,4%.

Па стане на 1 лютага 2013 г. на беларускай мове ў школах навучаліся 138,4 тысячы ці 16,4% навучэнцаў, а ў ВНУ 0,7 тысячі ці 0,2% студэнтаў.

У цяперашні час сістэма сярэдніх адукаций на беларускай мове мае фармальныя характеристы. У буйных гарадах жадаючыя вучыцца

Міхаіл Пастухоў

беларускіх класах практична няма. Большасць школ з беларускай мовай знаходзіцца ў сельскай мясцовасці, што дазваляе казаць аб наяўнасці беларускага складніка ў працэсе наўчання.

У атласе моў ЮНЕСКА беларускую мову пазначаюць як vulnerable, гэта значыць, ўразлівую, аслабленую. На думку экспертаў, калі не прыняць экстраных мераў па падтрымцы гэтай мовы, то яна хутка адам

Міленіюм Берасця высвяціў гісторыю горада

(Заканчэнне. Пачатак на стр. 1.)

Берасце ўпершыню ўзгадваецца ў "Аповесці мінулых гадоў" у 1019 годзе. З XI да сярэдзіны XII стагоддзя горад знаходзіўся ў складзе Тураўскага княства. З другой паловы XII ст. Берасце ўваходзіла ў склад Уладзіміра-Валынскага княства. У канцы XII ст. горадам валодаў польскі кароль Казімір II.

У 1319 г. пры князі Гедыміне Берасцейская зямля першы раз далучана да Вялікага Княства Літоўскага. У 1390 годзе Берасце першым з гарадоў на тэрыторыі сучаснай Беларусі атрымала Магдэбургскія права.


У 1409 годзе ў Берасцейскім замку адбывалася сустэрча польскага караля Уладзіслава (Ягайлы) і вялікага князя літоўскага Вітаўта, і быў вызначаны план супольных дзеянняў у вайне супраць крыжакоў, а ў 1410 годзе берасцейская харугва прымала ўдзел у Грунвальдской бітве.

У 1413 годзе быў юрыдычна вызначаны стан горада. Ён стаў цэнтрам Берасцейскага староства Трокскага ваяводства ВКЛ. У 1495 годзе ў Берасці адкрыўся шпіталь, прытулак для старых і знямоглых.

У 1551 годзе Берасцейскае староства ўзначаліў дзяржаўны дзеяч, ваявода віленскі і канцлер ВКЛ Мікалай Радзівіл Чорны. Вялікі дабрачынца горада М. Радзівіл Чорны ў 1563 годзе заснаваў друкарню і надрукаваў Берасцейскую Біблію. Ён заснаваў у замку кальвіністскі збор, спрыяў распаўсюду кальвінізму. Берасце атрымала калеўскі прывілей, і горад займеў пячатку. У 1588 годзе цырульнік Генрых Петэрсан атрымліў першую ў горадзе алтэку.

У 1596 годзе ў Свята-Мікалаеўскай царкве ў Берасці адбыўся Царкоўны сабор, на якім быў прыняты акт аб стварэнні ўніі.

У 1600 годзе ў Берасці вяянаўся князь Януш Радзівіл з княж-



ной Сафіяй Алелькаўнай Слуцкай (згодна з праваслаўнымі крыніцамі).

У 1620 годзе быў пабудаваны ўніяцкі монастыр айцоў-базыльянаў з касцёлам св. Пятра і Паўла па ініцыятыве ўніяцкага мітрапаліта Язэпа Руцкага. Духоўнае жыщчё таго часу было багатым і разнастайным. У Берасці ў гэты перыяд існавалі монастыры брыгітак, дамініканцаў і трынітарыяў, касцёл езуітаў. Людзі былі пабожнымі і прагнымі да ведаў, пры монастырах адчыняліся школы і шпіталі.

У 1706 у час Паўночнай вайны шведскія войскі ўзялі горад у аблогу і занялі яго.

- Шведскі кароль быў у захапленні ад Берасця, - распавяяла Ніна Міхайлаўна Кірылава. - Ён загадаў свайму мастаку выканаць мапу з выявай горада. Гэта выява

дайшла да нашага часу. Выкананая ў вялікім фармаце, яна сёння ўпрыгожвае адну з вуліц горада.

Вайна аслабіла польска-літоўскую дзяржаву. У другой палове XVIII стагоддзя Антоні Тызенгаўз заснаваў тут суконную мануфактуру. У 1775 годзе па ініцыятыве караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага распачалася будаўніцтва Мухавецкага (Каралеўскага) канала.

У красавіку 1794 года Берасце апынуўся ў руках паўстанцаў пад кіраўніцтвам Тадэвуша Касцюшкі, горад заняў корпус генерал-маёра К. Серакоўскага. Каля Берасцейскага прадмесця Цярэспала адбыўся бой паўстанцаў з вайскамі Суворава. Войскі К. Серакоўскага былі разбіты, пазней і



Т. Касцюшка трапіў у палон...

У 1812 годзе Берасце занялі напалеонаўскія жаўнеры...

Ні адно войска так не парушыла горад, як загад імператара Мікалая I, які прымусіў разбурыць старажытныя помнікі і пабудаваць абарончую фартэцыю. Будаўніцтва яе ішло з 1836 па 1846 год. Цвердзь акружалі воды Мухаўца і Буга. Забудовы старажытнага Берасця зніклі, а сучасныя вуліцы з'явіліся ўжо на новым месцы. У 1869 годзе была пабудавана чыгунка Берасце-Варшава, у 1871 г. з'явілася чыгуначная лінія Берасце - Москва.

У 1914 годзе пачалася першая Сусветная вайна, а ў 1915 годзе нямецкая войскі занялі Варшаву і Берасце. У 1917 г. у Берасці пачаліся мірныя перамовы. З савінка горад над Бугам увайшоў у гісторыю як месца падпісання Брэст-Літоўскага міру. У 1921 годзе Брэст-Літоўск у складзе Заходняй Беларусі адышоў да Польшчы, быў перайменаваны ў Брэст-над-Бугам і стаў цэнтрам Палескага ваяводства. У 1921 годзе горад налічваў 1941 будынак, у ім жылі 29 460 жыхароў.

З 1919 да 1939 горад насіў назыву Брэст-над-Бугам, улада належала палякам, была створана Рада і магістрат.

У Вялікую Айчынную вайну Берасце ў ліку першых прыняло на сябе ўдар нямецка-фашистскіх захопнікаў. Гераічнае абарона Берасцейскай цвердзі доўжылася да канца ліпеня 1941 года.

У пасляваенны час аднаўленне і рэканструкцыя горада вялася ініцыятутам "Белдзяржпраект". У мірны час мемарыяльны комплекс з музеем Берасцейскай цвердзі-героя быў пабудаваны пад кіраўніцтвам народнага архітэктара СССР У. А. Карабя. Упершыню дзень нараджэння горада адзначаўся ў 1969 годзе (950 гадоў).

Мы пацікавіліся, дзе ў Берасці гучыць часцей родная мова. У першую чаргу - у абласной бібліятэцы імя Горкага, побач з якой у 2017 годзе паставлены помнік Берасцейскай Бібліі.

Сярод іншых месцаў - гэта краудфанд-кафэ "Грунтоўня" на пл. Свабоды 18/1, дзе праходзяць



Э. Дзвінская,
фота аўтара.



ВІНШАВАННЕ З ЮБЛЕЕМ ЦІ ЯК Я СТАЎ БЕЛАРУСАМ?

14 верасня адзначаў свой 80-гадовы юбілей мой сябар Пётр Ільіч Рогач. Ён нарадзіўся на хутары Старына Слабадскага сельскага савета на Мядзельшчыне. У раннім дзяцінстве страціў бацьку, таму даводзілася шмат працаўца дома па гаспадарцы, у калгасе. Вучыцца пачаў у складаны пасляваенны час. У 1955 годзе выдатна скончыў Слабадскую дзесяцігодку (у атэстце сталасці была толькі адна чацвёрка па рускай мове).

Пасля заканчэння школы па камсамольскай птушцы паехаў у Казахстан на будаўніцтва Джэзказганскага металургічнага камбіната, дзе працаў тывкоўшчыкам, рознарабочым. Далей была праца бліжэй да роднага краю - у Эстоніі на шахце № 6 трэста "Эстонсланец". И толькі ў 1958 годзе ён паспяхова здае ўступныя іспыты і становіцца студэнтам геаграфічнага факультэта БДУ, у далішым спецыялізуецца ў накірунку "еканамічнай географіі". Усе гады навучання быў старастам плыні і групы, атрымоваў Ленінскую стыпендыю. Вытворчу практику пашчасціла прайсці ў Дзяржплан БССР пад кіраўніцтвам акадэміка В.С. Нямчынава і прыняць удзел у распрацоўцы першага міжгаліновага балансу рэспублікі. Затым была вучоба ў аспірантуры, якую давялося прыпыніць у сувязі з прызываам у армію. Падрыхтоўку дысертацыі з-за гэтага давялося таксама часова адкладзіць.

Навукова-даследчая работа Пятра Рогача адразу была звязана з Інстытутам эканомікі і эканоміка-матэматычных метадаў планавання пры Дзяржплане БССР (сёння гэта НДІ Мін-еканомікі Беларусі), дзе ён працаў з 1967 па 1977 год. У 1973 годзе паспяхова абараняе кандыдатскую дысертацыю на атрыманне вучонай ступені кандыдата географічных навук.

Як волынтар навукоўца, у 1977 годзе Пятра Ільіча запрашаюць на педагогічную працу ў БДІНГ (сёння гэта БДЭУ). Тут ён адразу працуе старшым выкладчыкам, затым - дацентам, а з 1983 па 2003 год - загадчыкам кафедры эканамічнай географіі (з 1988 года кафедра размяшчання прадукцыйных сіл). У БДЭУ ён працаў яшчэ дацэнтам на кафедрах дзяржаўнага кіравання і эканомікі прыродакарыстання да 2013 года, адкупіўшыся на заслужны адпачынак. Менавіта ў "наргасе" нашы жыццёвыя шляхі перасекліся. Я прыйшоў туды таксама працаўшы напрыканцы 1977 года. Узгадваючы першыя ўражанні ад нашага знёсця, хачу падкрэсліць, што якім ён быў добрым, сціплым, працаўтым, адказным, прыстойным чалавекам, такім і застаўся. Для мяне ён заўсёды будзе асобай, якая ўвабрала лепшыя рысы беларускага народа. Каля адноса нядайна я даведаўся пра колькасць яго навуковых прац (звыш 300), быў проста ўражаны. Пагадзіцесь, што далёка не кожны доктар навук можа пахваліцца такой іх колькасцю. Пры гэтым хачу падкрэсліць, што сярод іх не толькі артыкулы, але і манаграфіі, падручнікі і дапаможнікі. І нават сёння на старонках перыядычнага друку нярэдка можна сустрэць матэрыялы з яго прозвішчам на надзённыя тэмы.

Аднак самы адметны след, які пакінуў Пётр Ільіч у мaim жыцці - гэта беларуская мова, якую я пераніў ад яго, працуючы побач з ім. Мяне заўсёды натхняла тая апантанасць, з якой ён і шэраг іншых выкладчыкаў БДЭУ адстойвалі права выкладаць па-беларуску. Сёння я з гонарам магу сказаць, што беларусам стаў дзякуючы яму. Не раз прыходзіў да высновы, што працэс беларусізацыі ў ВНУ адбываўся ў значна хутчэй, каб там працаўлі такія адданыя Бацькаўшчыне асобы, як Пётр Ільіч. Не магу не ўзгледаць та факт. Каля стала пытанне матэрыяльнага стымулювання тых выкладчыкаў, якія выкладаюць па-беларуску, ён і некаторыя яго калегі адмаліліся ад яго і гатовыя былі самі даплачваць, каб толькі не было перашкод на гэтым шляху. Мяркую, што тыя зярніткі беларускасці, якія, вообразна кажучы, былі ўкінуты ў глебу адукацыі Рогачам Пятром Ільічом і яго паплечнікамі ў апошні дзесяцігоддзі, дадуть свой плён. Не магу не сказаць і пра нашчадкаў, якіх пакінуў мой сябар на гэтай зямлі. У яго два сыны - Васіль (пражывае ў ЗША) і Павел (кандыдат фізіка-матэматычных навук), якія "падарылі" бацьку пяцярых унукаў. Вельмі хochaцца, каб Пётр Ільіч заставаўся здаровым (наколькі гэта магчыма ў такім узросце) і дачакаўся праўнукаў, каб яшчэ пры жыцці ўбачыў вынікі тых сваіх выслікаў, якія рабіў на карысць Беларусі.

З павагай і ўдзячнасцю,
Вячаслав Сасноўскі.

Слонімскі "Паланэз" презентавалі ў Дзятлаве

У Дзятлаўскай раённай бібліятэцы адбылася презентацыя слонімскага літаратурнага альманаха "Паланэз". На презентацыю завіталі са Слоніма пісьменнікі Сяргей Чыгрын, Мікола Канановіч і мастачка, бард, паэтка Надзея Салейка. Да гэтай урачыстасці дзятлаўскія бібліятэкарэы арганізавалі вялікую выставу кніг, прысвечаную 75-годдзю Гарадзенскай вобласці, распавялі пра гісторычныя шляхи вобласці, а потым пазнаёмілі прысутных з гасцямі. Сяргей Чыгрын перад дзятлаўчанамі падвёў вынікі Дня беларускага пісьменства і друку ў Слоніме, распавёў пра першы літаратурны альманах "Паланэз", а таксама запэўніў, што ў наступным годзе падобны альманах з'явіцца і на Дзятлаўшчыне. Мікола Канановіч чытаў свае новыя вершы, а Надзея Салейка парадавала прысутных не толькі вершамі, але і рамансамі ў сваім выкананні. Сустрэчу ўпрыгожвалі дзятлаўскія артысты, якія выконвалі песні на роднай мове. Роднае слова гучала ў выкананні Алы Чарняўской і



РАЦЫЯ



РАЦЫЯ

Марыны Шаўчук. А грамадскі актыўіст з Дзятлава Валерый Петрыкевіч запрасіў дзятлаўчан дасылаць свае творы ў будучы альманах і аб'яўвіў конкурс на яго прыгожую

назву.
Барыс Баль,
Беларускае Радыё Рацыя,
Дзятлава. Фота аўтара.



Стакгольмская школа еканомікі ў Рызе

Балтыйскі лідар у бізнес-адукацыі


Мы гадуем таленты

Індывідуальная кансультацыя
для бізнес-кампаній

www.sseriga.edu
office@sseriga.edu
+371 67015800



SIA Stockholm School of Economics in Riga
Рига, Латвия



Берасцейская Біблія і нашчадкі Радзівілаў

На святкаваннях 1000-годдзя Берасця гораду было перададзена факсімільнае ўзнаўленне Берасцейскай Бібліі. Ёмісты фаліянт вагой 15 кілаграмаў у 1,5 тысячы старонак выклікаў шмат зацікаўленасці. Выданне пабачыла свет 4 верасня 1563 года. Яно выходзіла па загадзе і на сродкі берасцейскага старасты, канцлера ВКЛ Мікалая Радзівіла Чорнага. Працэс рэдагавання і друкавання Берасцейскай Бібліі адбываўся пад кантролем беларускіх і польскіх асветнікаў і друкароў Ц. Базыліка і С. Мурмэліоса. На працягу многіх стагоддзяў міжканфесійны спрэчкі і атэістычныя трактоўкі не дазвалялі належным чынам ацаніць каштоўнасць выдання.

Вяртанне велічных кніжных помнікаў абуджае цікавасць да знакамітых асобаў мінуўшчыны, асэнсавання іх вычынаў. Застаецца шмат таямніц, светло на якія праліваюць навукову́цы.

- Чаму Мікалай Радзівіл Крыштоф Сіротка спаліў Біблію, яку друкаваў яго бацька, Мікалай Радзівіл Чорны? Якія рысы Берасцейскай Бібліі лічацца кальвіністкімі? Гэтыя пытанні мы накіравалі спадару Алесю Сушу, каардынатору і навуковому кіраўніку праекту па перавыданні, намесніку дырэктара Нацыянальнай бібліятэکі Беларусі. - У чым былі рысы кальвінізму і Рэфармацыі ў Берасцейскай Біблії?

- Сапраўды, Берасцейская Біблія была выканана ў кантэксце кальвіністкіх плыніяў у ВКЛ і ў Кароне Польскай.

Па-першыс, сам зварот да Бібліі, як да галоўнай крыніцы веры - гэта рыса Рэфармацыі. Менавіта эпоха Рэфармацыі спарадзіла неабходнасць выдання Бібліі. Гэта кніга стала галоўным сведчаннем жыцця Хрыста і галоўнай крыніцай веры. Яна стала даступнай для хатнія чытання.

Другая рыса - пераклад на жывую нацыянальную мову. Мы бачым пераклады на нацыянальную мову, якія пачынаюць з'яўляцца ў XVI-тых стагоддзі - гэта адказы на выклікі Рэфармацыі. У гэты ж час з'яўляецца пераклад Берасцейскай Бібліі на польскую мову, якая стала мовай рэфарматарапаў па Усходніяй і Цэнтральнай Еўропе ад Чэхіі да Масковіі.

Трэцяя рыса - зварот да першакрыніц. Берасцейскую Біблію перакладалі з арыгінальных моў - са старажытнага грэчаскага і старажытнага брэскай. Як мы заўважылі, аказаў ўпльбу пераклады на англійскую і французскую мовы, выкананыя ў XVI-тых стагоддзі. Рэфармацыйны рух спарадзіў вельмі глыбокі аналіз старажытных тэкстаў, спробу спалучыць дакладнасць думкі і адпаведнасць арыгіналу, мастацкасць і прыгажосць арыгінальнага тэксту.

Чацвёртая рыса - некаторыя каментаванні і адсылачнасць. У Берасцейскай Бібліі багата каментароў, існуюць прадмовы, па-



сяслоўі, тэксты, напісаныя выдаўцамі, аўтарамі перакладу адмыслова для гэтага выдання. Спраба асэнсаваць, патлумачыць сваю пазіцыю, характэрна для эпохі Рэфармацыі. Яшчэ адна рыса, якая паказвае прыналежнасць да Рэфармацыйных тэндэнций - індывідуальнасць. Біблію выдаўцы спрабавалі зрабіць даступнай для кожнага. Такая ідэя была реалізавана.

Берасцейская выданне раскрыла ўсе таямніцы, пачынаючы з каментароў і завяршаючы двума блокамі, якіх раней нідзе не было - гэта пералік чытанняў Старога Запавету і Псалмаў па днях года на кожны дзень кожнага месяца. Раней такімі ведамі валодаў выключна чытанар. Толькі ён і мог зачытаць гэтыя тэксты і ўжываныя ў канцянях у набажэнстве. Іншы аўк'ект, які з'явіўся ўпершыню - гэта прадметны ўказальнік у канцы Берасцейскай Бібліі, ён дапамагаў знаходзіць неабходныя фрагменты ў Бібліі.

Што датычыцца Мікалая Крыштофа Радзівіла, я ўпэўнены, што спаленне Бібліі - гэта міф. Хутчэй за ўсё, гэта легенда, створаная ў пачатку XIX стагоддзя гісторыкамі эпохі рамантызму. Гэту легенду мы бачым у Яўхіме Лелявеље, Уладзіслава Сыракомлі і іншых даследчыкаў-рамантыкаў XIX-га стагоддзя. Для беларускай супольнасці не характэрна паліція Біблію. У нас ніколі не было рэлігійных войнаў. Нішчыць Біблію - гэта грэх.

Сыны Мікалая Радзівіла Чорнага мелі добрую рэлігійную адукцыю, паважалі Біблію. Юры Радзівіл быў кардыналам і біскупам Віленскім. Паліція Біблію было непрыстойна. Дакладных крыніц пра паленне Берасцейскай Бібліі няма. Асобнікі яе арыгіналаў захавалася вельмі многа! Мы сёння маём каля 130 асобнікаў у свеце. Гэта феноменальная з'ява, іншых берасцейскіх выданняў засталіся адзінкі. Такі факт пярэчыць маг-




чынасці іх палення! Як бы ні мяняліся рэлігійныя погляды Радзівілаў, спадчыну папярэднікаў яны заўжды шанавалі, паважалі і захоўвалі. Мікалай Крыштоф Радзівіл Сіротка не знішчыў Берасцейскую друкарню, выкарыстоўваў яе сам, а пасля перадаў Віленскай калегіі.

На Беларусі іх захавалася пяць няпоўных асобнікаў выдання, адзін - у Акадэмічнай бібліятэцы ў Менску, адзін - у абласной Берасцейской, трэх - у руках прыватных уладальнікаў.

Захаванне Берасцейскай Бібліі Багуславам Радзівілом - чарговае пацверджанне паважнага стаўлення Радзівілаў да спадчыны папярэднікаў. Багуславу Радзівілу, унку Мікалая Радзівіла Чорнага, папрацаваў шмат, каб ушанаваць спадчыну свайго папярэдніка, ён перавыдаў Берасцейскую Біблію. Пасля смерці Мікалая Радзівіла Чорнага здзейснена некалькі перавыданняў - у Каралеўцы, у Торуні. Багацейшая бібліятэка Багуслава Радзівіла ў Слуцку, у створанай ім новай рэзідэнцыі Радзівілаў - імпульс Новага часу ў культуры Беларусі, які выкарыстоўваў рэнесансныя і рэфармаваныя павевы. Там жа захоўваўся Радзівілаўскі лепапіс.

Берасцейская Біблія прэзентуе нам эпоху Рэфармацыі і эпоху Адраджэння. Гэты помнік свядчыць, што нашы продкі былі не тымі, хто ўспрымаў павевы звонку, але былі актыўнымі ўдзельнікамі гэтага працэсу. Ідэя факсімільнага ўзнаўлення заключаецца ў тым, каб звязнуць увагу на значнасць артэфакта як сімвала велічы Берасця, Беларусі, беларускай культуры, бо гэта сапраўдны шэдэўр паліграфіі XVI стагоддзя. Берасцейская Біблія свядчыць пра актыўныя інтэлектуальныя працэсы паміж Берасцем і Жэневай, Берасцем і Кракавам, Берасцем і Вільніем.

Берасцейскую Біблію доб-



ра вычыталі і адредагавалі, хаця перакладчыкі былі самыя розныя. Працавалі над перакладам знайшы грэчаскай і габрэйскай моваў, лаціны, прадстаўнікі розных краін, з ВКЛ, Францыі, Італіі, Германіі. Прадстаўнікі ўсёй Еўропы рупіліся над гэтым выданнем. Жан Кальвін падтрымліваў сувязі з перакладчыкамі і з Мікалаем Радзівілом Чорным. У кнізе ёсьць прадмова-прысвячэнне, напісаная Мікалаем Радзівілом Чорным да караля Жыгімонта Аўгуста, якія тлумачыць аўтарскую ідэю. У прадмове М. Радзівіл заклікае Жыгімonta Аўгуста да духоўнага абнаўлення, да шукання сапраўднага Слова Божага.

Наспеў час для шматаспектай ацэнкі Берасцейскай Бібліі ў кантэксце нацыянальнай і агульнашчадкавай культуры як помніка сусветнай значнасці.

**Гутарыла Эла Дзвінская,
фота аўтара.**

На здымках:

1. А.А. Суша з асобнікам факсімільнага ўзнаўлення Берасцейскай Бібліі;
2. Мікалай Радзівіл Чорны;
3. Эклібрис Б. Радзівіла;
4. Навуковае даследванне "Асэнсаванне шэдэўра".

Крапівенскае поле

На Крапівенскім полі вятыры.
Палыны. На далоні патры -
Загарчыцы.

Торгне сутаргай, болем.
Тут вякі пралыпі,
як віры па Дняпры,
За палкамі палкі
тут праішлі ваяры,
Змагары,
што накрытыя полем.

На Крапівенскім полі трава.
Крапіва.
Тут крыві напілася Москва,
Татара
з крыжакамі ў хаўрусе...
Тут над імі
усімі
паўстала Літва -
І абрыйнулася ў Беларусі!

Дзе ж мы дзелі
літоўскую долю?
Веліч продкаў? Іх вольную волю,
Што яны аплацілі крывей?
Як гарчыць палыном на
Крапівенскім полі?
І пячэ крапівой!..
Уладзімір Някляеў.

УВАГА!

Газета "Наша слова" нагадвае пра конкурс на лепшы твор экалагічнай тэматыкі.

Гэта можа быць літаратурны твор:

- нізка вершаў;
- паэма;
- апавяданне;
- эсэ.

Можа быць журналісцкая праца:

- інтэрв'ю;
- рэпартаж;
- расследаванне;
- артыкул.

Можа быць твор выяўленчага мастацства:

- плакат;
- банер.

Можа быць песня.


Ніякіх персанальных узнагародаў пераможцам не будзе, але:

- літаратурныя творы і журналісцкія працы будуть апублікаваны ў "Нашым слове"
- у тых раёнах, адкуль пастуцяць лепшыя творы, школы раёна будуть падпісаны на газету "Наша слова".

- калі сярод пераможцаў акажацца плакат ці банер, то на іх грунце будзе надрукаваны банер 6x3 м і перададзены ў адпаведны раён для размяшчэння на правах сацыяльнай рэкламы.

Тэрмін падачы матэрыялаў да 15 лістапада 2019 г. Матэрыялы падаваць на адпас: naszaslowa@tut.by.
Поспехаў!

(Працяг. Пачатак у папяр. нумарах.)


БАЛАДА ТАДЭВУША РЭЙТАНА
(20.08.1742--8.08.1780)

"Забіце мяне,
але не забівайце Айчыну!" -
І крыжкам ты лёг пад ногамі сваіх землякоў,
Вялікае Княства быць цэлым,
як сэрца, павінна,
Калі ж раздзіраць яго -
будзе пралітая кроў.
Ды ўжо ўсё падзелена,
толькі адбрыць патрэбна.
Адбрыць падзел
анікто не прымусіць цябе.
Цябе анікто тут не купіць
за золата й срэбра,
Купляюцца ж многія,
потым жывуць у журбе,
Бо золата й срэбра
ніколі не будзе Айчынай,
Дзе сонца ўзыходзіць,
нібыта смяеца дзіця,
Дзе самыя вабныя ў свеце красуні -
жанчыны,
З якімі жыць цяжка, але і не будзе жыць
Без іх на зямлі,
дзе туман малаком раніцою
Стаіць ля вакон і па лузэ квяцістым плыве,
Дзе бусел, нібыта ад Бога пасол,
над зямлёю
Яднае крыжкы на касцёле старым і царкве.
"Забіце мяне, але не забівайце Айчыну!".
Твой голас у шуме,
бы ў твані сівой, патануў.
З табой засталіся
найлепшыя нашы мужчыны,
З якімі любую асіліш бяду і вайну,
Але вас нямнога,
і ўжо не з'іначыш нічога...
І вернешся ў родную Грушайку
ты не маўчаць,
І будзеш, як свечка ўначы,
прад Айчынай і Богам
На вочах тутэйших людзей дагараць...
20-21.07.2008 г.

БАЛАДА ТАДЭВУША КАСЦЮШКІ
(4.02.1746 - 12.02.1746-15.10.1817)

"Амерыка, бывай! Вяртаюся дахаты!" -
Твой голас, нібы чайка белая, ляціць
Над пенай хвалъ,
што нібы дым вайны кудлаты
Віруе за табой, каб ты не змог любіць
Вайну, якая не за волю і не за Айчыну,
Не за любоў...
І ведай, што паўстанню быць,
Бо нельга болей жыць так,
каб тваю радзіну

Чужак няволіў, прымушаў сваё забыць.
Ды не забыць сваё! Яно сваё ад Бога,
Як любая зямля, як мова, як крыжы,
Як гэтая твая дамоў праз свет дарога
Самотная, як восенню штодня дажджы...



№ 38 (1449)

18 ВЕРАСНЯ 2019 г.

наша
СЛОВА

Віктар Шніп

БЕЛАРУСКІ ПАНТЭОН

Балады крыві і любові



І заўтра вернешся ты ў родныя пенаты,
Прыгожы, генерал і ўсё шчэ малады.
І будуць поспехі ў цябе, і будуць страты,
І ўсё забудзеца на змрочныя гады
У родным kraі, каб пасля ізноў успомніць
Цябе нам не чужога па крыві, души,
І вольнай Беларусі залатыя промні
Зазияюцца цвікамі і ў тваім крыжкы...
17.07. 2008 г.

БАЛАДА МІХАЛА КЛЯФАСА
АГІНСКАГА
(7.10.1765-15.10.1833)

Якому да нас не вярнуцца ніколі,
Бо й час, што прыходзіць -
не цалкам для нас.

Ён нас не шкадуе, руйнуе палацы,
А ты не шкадуеш для волі сябе.
І ты - пераможца, ты ў Вільні на пляцы,
Але ўсё часова, ізноў ты ў журбе,
Бо мора крыві і яна залатая,
Бо самыя лепшыя леглі ў зямлю.
Вялікае Княства, як сонца, знікае
І ўсходзіць у сэрцах, як слова "люблю", -
Люблю гэты край, дзе, як слёзы, азёры,
Бялюткі Храмы, ля вёсак крыжы
І, нібы з бурштыну, драбнюткі зоры
У небе, дзе вольна заўсёды душы,
Якая баліць па радзімавых гонях,
Якія цяпер здратаваны мяжой.
І верыш, што прыйдуць французы

і сёння ж

Адродзіцца Княства і ў Княстве спакой.
І будзе спадманам табе абяцанне,
Што вернецца Княства і светлы той час.
Ды час залаты і павек не настане,
Бо час, што прыходзіць,

приходзіць па нас.

І ты ўжо глядзіш на завею, што ў полі
Французаў хавае, хавае іх шлях,
Якія яны ўжо тут не пойдуць ніколі,
І слёзы ў тваіх не ўскіпаюць вачах...

21.07.2008 г.

БАЛАДА АДАМА ХРАПТОВІЧА
(19.03.1768-25.12.1844)

Радзіма вечная, як неба гэта,
З якога, нібы дождж, сыходзіць Бог
І ў музыцы живе, нібыта лета
Жыве ў траве і камяніах дарог,
Якімі ты Радзіму пакідаеш,
Бо Княства немагчыма аднавіць,
Як кроў праліту не пазбіраеш,
Ды Княству жыць у нашае крыві,
Як музыцы ў траве, вадзе, лістоце,
У ветры, што змятае пыл з крыжоў.
Жыць Княству,

як святлу ў нябесным лёдзе,
Малітвам у крылатасці буслоў,
Якія над тваёй дарогай кружаць,
Нібы анёлы, для якіх наша край
Плыве азёрана-залатою ружай,
Якія ты кажаш светлае: "Бывай..."
Праз Лету, праз душу, якая плача
Па тым, што ўжо не вернуцца сюды
Ні Княства, ні князі з крывей гарачай,
Ні закаханы ў беларусак ты...

31.08.2005 г.

БАЛАДА СТЭФАНА ГРАБОЎСКАГА
(24.06.1767--4.06.1847)

Вялікага Княства не будзе ўжо болей,
А ты спадзяешся, што вернецца час,



Сядзіш прад свечкай, свечка ў цемнаце,
Бы кветка адзінокая, цвіце...

У Шчорсах школу маеш для сялян,
Каб і яны ў жыцці магчымасць мелі
Не толькі ведаць, як завецца пан,
А для чаго на свеце - разумелі -
Жывуць яны і гінуць у паўстаннях.
Без сонца ў небе не пачнечца ранне,
Як не пачнечца шлях ад родных хат
У свет без веры, што вяртанне будзе
Дамоў, хоць гэты край не райскі сад.
Хто бацька твой - ніколі не забудзеш
І будзеш кнігі субіраць, як ён.
Адам Міцкевіч у цябе загосціць.
Да мудрых кніжак трапіўшы ў палон,
"Гражыну" ён задумае і ўзросціць,
І, гледзячы на сумны дождж з вакна,
Прашэгча ён: "Айчына ў нас адна..."
І вершаў беларускіх наставарае,
Якія потым згубяцца, згараць,
Як зараз свечка прад табой згарае,
Каб аніколі больш не асвяцляць
Таго, што свет само ўжо асвяцляе...

27.04.2010 г.

(Працяг у наступным нумары.)



Нямецкі вандроўнік напісаў пранікнёны тэкст пра Беларусь

Інга Пэтц - нямецкі журналист, аўтар кніг і эксперт па Беларусі з Берліна - надрукаваў у інтэрнэтвыданні *Der Standard* нарыс па слядах чарговай вандроўкі ў нашу краіну.

Цяжкія чорныя аблокі вісяць у небе, нібыта надзьмутыя пуховыя падушкі. Потым пачынаецца даждж. Ён спачатку імкніць, а потым ліе, нібы з вядра. Я адчуваю гул грузавікоў, міма якіх мы праносімся. Польскія, украінскія нумары, расійскія, літоўскія, беларускія. Нямецкія заўважаеш толькі зрэдку.

Пырскі вады страляюць у шкло майго шлема. Праз пасмы дажджу свет выглядае скажоным і размытым. Я толькі ўрыўкамі бачу перад сабой ясны шлях.

Разрыў у аблоках заспывае нас, калі мы праносімся каля Познані, горада, дзе нарадзіўся ў 1904 г. мой дзед. Да канца Першай сусветнай гэтых горад належала Райху. Прусія абсарбавала яго ў сваё цела пасля таго, як імперыялістичная пажадлівасць расцягнула польска-літоўскую дзяржаву на кавалачкі. У небе між тым разыгрываецца драматычная сцэна барацьбы аблокаў з чыстым небам - бадай, тут, уласна, і пачынаецца наша падарожжа.

Я жыву ў Берліне разам з жонкай Алесяй. Яна нарадзілася ў Беларусі, я на заходзе Германіі. На матацыkle мы кіруемся з захаду на ўсход, але не напрасткі, а так, як удумаецца, ажно да Стоўбцаў - маленькага мястэчка на паўднёвых захад ад беларускай сталіцы.

Яго назуву можна перакласці як "плытагоны" - бо рака, на якой у пачатку 16 стагоддзі збудавалі гэтае мястэчка, выкарыстоўвалася ў якасці транспартнага шляху. Рака па-беларуску завецца Нёман. Па-нямецку - Мемель. Там вырасла мая жонка. Там жывуць яе бацькі.

Той, хто едзе з Берліна ў Москву чыгункай, перасякае Нёман. Па мосце, які дагэтуль, нібы ў часы халоднай вайны, ахоўваюць салдаты. З 1994 г. я наведаў Беларусь незлічоную колькасць разоў.

Дзякуючы Беларусі я таксама лепей спазнаў Польшу.

Шмат хто з майх беларускіх сяброў у розны час там жыў, вучыўся ці працаваў. Каб зарабіць гроши, каб мець перспектыву, каб пажыць у вольнай краіне. Беларусь дзеліць са сваёй суседкай доўгую гісторыю.

Да канца 18 стагоддзя беларуская культурная прастора знаходзілася ў межах падвойнай польска-літоўской дзяржавы. Калі ж пасля Першай сусветнай вайны паўсталі Другая польская рэспубліка, заход Беларусі зноў зрабіўся польскім. У 1939 г. нацысты і саветы падзялілі паміж сабой суседа. Пасля гэтага былі вайна, тэрор, генацыд, адсяленні.

Мой дзед быў на Усходнім

фронце, дзед маёй жонкі ваяваў у Чырвонай Арміі.

За тое, што мы можам быць разам, мы мусім падзякаўваць зменам, што адбыліся пасля 1989 г. Тому імя шашы, якая злучае Берлін і Варшаву - Аўтобан свабоды - для нас не пусты гук. Выправіца ў такое падарожжа - не благая ідэя ў наш час, калі навокал дзяярць глоткі, заклікаючы будаўца новыя межы, калі прапагандуюць ізаляцыю і адмежаванне, калі гістарычныя прыдумкі і гістарычнае забыццё зноў уваходзяць у моду. Пракаціца на матацыkle па аблоках ёўрапейскай гісторыі.

Ля Гнезна зноў няцерпна пячэ сонца. Падчас запраўкі ключ запальвання разваливаецца на кавалкі. Бадай, не выпадкова, што гэта адбываецца менавіта ў tym горадзе, які звязваецца з міфах з утварэннем польскай дзяржавы. Перад намі матэрыялізуцьца дзве "польскія феі" - так мая жонка іранічна ахрысціла двух супрацоўнікаў службы эвакуацыі. "Мы вам зробім новы ключ", - кажа адзін з іх, невысокі, жылісты ды шпаркі на слова.

Мая жонка размаўляе з імі на сумесі ламанай польскай і беларускай. Паразумецца можна. "На вуліцы Адама Міцкевіча у нас ёсьць файны майстар, ён дапаможа". Іншы, цыбаты, пазірае на жонку: "Вы Адама Міцкевіча ведаце?" "Ясная справа. А ці вы ведаце, што ён нарадзіўся ў Наваградку? Гэта ў Беларусі, маёй радзіме". Цыбаты стомлена паміхаецца. Нам робяць ключ на вуліцы Міцкевіча, якая ёсьць амаль у кожным польскім месцы (акурат, як вуліца Гётэ ў нямецкіх гарадах). Падарожжа выратаванае. На развітанне: адымкі, фота.

Рушым далей. На вуліцах стаяць бабулькі ды прадаюць грыбы, мёд і сочыва, а маладыя кабеты гандлююць уласным целам. У Мазурах мы мінаем азёры, якія глядзяць сваімі глыбока-блакітнымі вачыма ў неба, пад аховай старых прысадаў, а таксама старыя сядзібы, якія, толькі-толькі адрамантаваныя, чакаюць адпачывальнікі з Варшавы.

У вёсках пахне, як і раней: вогнішчамі, гноем, свежым сенам.

Вечаровае сонца прасякае ўсё навокал ласкавым, мяккім святлом - і, здаецца, ты разумееш, чаму шмат хто з настальгіяй і пазіціяй узгадвае пра Мазуры.

Ландшафт, які гісторыя не раз цягнула то ў адзін, то ў другі бок, як і іншыя аблоры ў гэтай пераходнай зоне Еўропы, дзе скрэз стагоддзі мяшаючы разнастайнія культуры. "Я старанна складаў свой край дзяцінства з драбочакаў разбітага свету", - так апісваў сваё існаванне ў свеце, які знік, мазурскі пісьменнік Эрвін Крук.

Буслы, здаецца, няблага пачуваюцца сёлета. Часцяком, у буслянках па два малых, якія чака-



юць, калі ж нарэшце можна будзе вучыцца лётаць. Бадай, яны адзінныя, хто ведае, што гэтыя краі звязаны разам.

І сапраўды - беларускія пейзажы дужа падобныя да нямецкай зямлі Брандэнбург. Шырокія палеткі, густыя лісы, прахалодныя азёры; часам узгорысты, а потым зноў пляскаты краявід.

Калі дзень хіліца да вечара, у старой сялянскай сядзібе на краі маленечкай вёсачкі мы сустракаем маладую польскую пару, якая запрашае нас пачаставацца кілбаскамі.

Абое пераехалі сюды з Варшавы, а нарадзіліся ў Любліне. Яна была настаўніцай, працавала ў маленькай фірме. "Мне падабалася настаўніца", - кажа яна. "Але ў нашых настаўнікаў малыя заробкі".

Наступным ранкам мы развітваемся з гаспадарамі сядзібы, іншай маладой парай са Шчэцінай. Яны вырашылі збегчы з горада ў дзікую рамантычную прыроду.

"Вёска бегуноў" - так яны называюць сваё месца жыхарства. Абодва - апантаныя аматары бегу, і часта запрашаюць да сябе ў гості спартуўца з усяго свету. Мазуры зноў робяцца перакрыжаваннем шляхоў, дзе сустракаюцца іншыя культуры і паўстаюць новыя гісторыі.

Вуліца ў нікуды

Вуліца, што вядзе праз сасновы і яловы бор, здаецца бясконцай. Кавалак неба - усяго толькі плямка на гарызонце. Вуліцы ў кірунку мяжы вядуць у нікуды, апошнія слова тут застаецца за прыродай.

Чалавек інтуітыўна адчувае дыскамфорт, які сыходзіць ад ме- жаў - яны падзяляюць, рэжуть на- палам, разрываны, за іх зацята змагаюцца стагоддзямі і паміраюць у крывавых пакутах.

І хаяц я меў досвед памежнага кантролю яшчэ дзіцём, калі мы на аўто ездзілі ў Нідерланды ці ў Бельгію, каб набыць кавы ці заправіцу, а таксама пад час сваіх журналісцкіх і турыстычных вандровак у постсавецкую прастору, але і дагэтуль блізкасць мяжы выклікае ў мене нервове трымценне ў жываце.

На памежным пераходзе ў Кузніцы ўжо чакаюць дзясяткі аўтамабіляў і мікраўтобусаў, якія

пафас дзейнічае як абарончы слой, якім абраслі беларусы за стагоддзі войнаў і катастрофаў, перажытых гэтай зямлі.

Я ўзгадваю, як некалі праціў у Алесяных бацькоў рукі яе дачкі такімі самымі надзымутымі словамі. "Не быў бы то немец", - вырвалася тады ў маёй будучай цешчы. Яна збянтэжана ўсміхнулася. Мы паглядзелі адзін на аднога і зарагаталі.

У наступныя дні мы плавалі ў Нёмане, пазіралі ў беларуское неба і елі, елі ды елі. Хатка, у якой некалі спрэвілі вяселле я ды Алеся, стаіць на самым нёманскім беразе, на Мемелі. На гэтым кавалку зямлі нарадзіўся Мікола, бацька Алеся, які шмат год таму пасадзіў тут для мяне яблынно. Сёлета яна добра ўрадзіла. Мой дзед, які нарадзіўся ў Познані, быў на Усходнім фронце і ў савецкім палоне, жыў у вуліцы, якая да вайны насеіла назыву Мемелерштрасэ - Мемельская.

Мы робім вылазкі ў горад Дзяржынск з яго высокім шматпавярховымі мястэчкамі - мястэчка было названа так у гонар смерця прагнага заснавальніка ЧК Фелікса Дзяржынскага, а таксама на сядзібу, дзе ў шляхецкай сям'і нарадзіўся Адам Міцкевіч.

"Палякі кажуць: ён наш пісьменнік. Таксама і беларусы і літоўцы", - тлумачыць дырэктар музея. "Нават французы жада-

Купанне ў Нёмане

Мы мінаем Гародню, горад, які ўжо ў 1444 г. атрымаў Магдэбурскія права.

Паўз сасновыя лісы, залацістыя палеткі, сакавітыя лугі, паўз гістарычныя мястэчкі Наваградак і Мір, а таксама вёскі з іх яркімі кветнікамі і шэрымі ці блакітнымі драўлянімі хатамі, мы едзем у кірунку Стоўбцаў. Там бацькі Алеся ўжо накрылі святочны стол. Са свежымі памідорамі і гурочкамі з уласнага агароду, са смажаным шчупаком з Нёмана, салёнім салам і бульбай.

Бульбаши - так, крываху прыніжальная, называюць часам беларусаў - бульянныя людзі.

Многія тутэйшыя стравы маюць у сваім грунце гэтыя цвёрдыя клубень. Ежа сардечная і шчодрая. У дадатак - гарэлка і сентыментальныя тосты. "За тое, каб мы адзін пра аднаго клапаціліся і каб да наступнай сустрэчы не давялося так доўга чакаць".

юць залічыць яго да сваіх. Але я кажу: гэта не важна. Важная ягоная пазізія, якая вядзе сюды людзей з усяго свету".

Напрыканцы нашага візіту - зноў пачастунак і пітво. Мы смяёмся і плачам.

Па твары маёй жонкі яшчэ бягут слёзы, калі на даляглядзе з'яўляюцца фабрычныя коміны Баранавічаў.

За мяжой мы заўважаем двух маладых буслоў, якія ўздымаюцца ў неба, шалёна б'ючы крыламі.

Нас вітаюць матацыклісты. Мы салютуем ім у адказ працягнутымі рукамі. Гэта толькі сімвалічнае прывітанне. Але яно - знак яднання, жэст, якому нам у Еўропе варты зноў падвучыцца.

Наперад, увесі час наперад, на заход. Па вуліцы, якая вядзе амаль пад ганак нашага дома, праз усё нашае жыццё.

**Інга Пэтц
(пераклаў Руслан Гаёк)
nn.by**



Пра "Вяртанне з забыцця" і не толькі...

Днямі я атрымаў каштоўны падарунак ад свайго знаёмага і аднадумца, са-праўднага педагога і выдатнага краязнаўца, актывіста "Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны", гарадзенца Івана Фёдаравіча Будніка - книгу "Вяртанне з забыцця", толькі што выдадзеную ў гарадзенскім выдавецтве "ЮрСаПрынт". Падарунак - гэта заўсёды прыемна, а гэты да ўсяго яшчэ каштоўны сваёй горкай, бясстрашнай і высакароднай праўдай. Гэты падарунак - і як бы пралог да асэнсавання, таго што адбылося з сапраўднымі людзьмі і як бы заклік зрабіць усё, каб такое не паўтарылася.

Мала хто так пацярпеў пад час Другой сусветнай вайны, як некаторая частка заходніх беларусаў - былых грамадзян Другой Рэчы Паспалітай, пераважна Усходніх Крэсаў. Тут неабходна заўважыць, што ўсходнім беларусам пад завязку хапіла гора ад бальшавікоў - гэтага сусветнага зла мангола-татарскай афарбоўкі; асабліва з навязваннем мясцовому насељніцтву калгаснай (прыгонна-рабскай) сістэмы гаспадарання. Нежадаючых уступаць у камуністычныя кібуцы таварнымі эшалонамі вывозілі на Поўнач і ў Сібір і гэтым пракладвалі дарогу і для заходнікаў. На Случчыне з гэтай нагоды-прычыны нават прыказка нарадзілася: "Не пойдзеши у калгас - павяжуць у Каталас". Ды і пад час Другой сусветнай вайны ўсходнікі смяртэльна цярпелі як ад немцаў, так і ад савецкіх партызан. Ды ці мала ўвогуле беларускі народ прыняў гора ад сваіх дабрадзеяў - значна больш моцных суседзяў з Захаду і Усходу і, вядома, іх памагатых - сваіх здраднікаў. Рэпресаваных саветамі беларусаў было ад 400 тысяч да 1 млн. 400 тысяч. А што скажуць недаступныя для даследчыкаў архівы?

Кожны мастацкі твор сваёй падасновай мае яшчэ і аўтарскую выдумку-прыдумку; книга ж І. Будніка пабудавана на ўспамінах удзельнікаў - жывых ахвяр тых драматычных падзеяў, на распovядах дзяцей тых пакутнікаў, на дадзеных лонданскіх і варшавскіх архіvaў, апублікованых у Беларусі ў газете "Новы час" гісторыкам Ю. Грыбоўскім. Але вернемся больш шчыльна да "Вяртання з небыцця".

Пасля таго, як Польшча пацярпела паразу ў 1939 г. ад фашысцкай Германіі і бальшавіцкага Савецкага Саюза, польскія войскі, якія былі ва ўсходніяй камуністычнай акупацыйнай зоне, сталі палоннымі Чырвонай Арміі. НКУС адфільтраваў польскіх афіцэраў і прыгаварыў іх да Катыні, а салдат і малодых камандзіраў у таварных вагонах даставілі да самага паляннага круга, да таго Котласа, куды, як ужо ўзгадвалася вышэй, адпраўлялі з Усходнім Беларусі не жадаючых прыняць калгасны рай, - на будаўніцтва чыгункі на Варкуту - сталіцу канцэнтрацыйных лагераў. Многа палякаў, заходніх беларусаў знайшлі там свой скон ад непасильнай працы, голаду, холаду (-40°) і здзекаў ад савецкіх фашыстаў-нкусаўцаў.

А праз пэўны час, калі Чырвоная

Армія не выгрымлівала націску вермахта і цярпела ад яго скрышальнага паразы, бальшавікі па дамоўленасці з польскім урадам у эміграцыі (у Лондане) дазволілі фарміраваць з сильных Польскую армію пад камандаваннем генерала У. Андэрса, які таксама трапіў у бальшавіцкі палон і якога вызвалілі з Лубянкі (таксама па дамоўленасці названых бакоў). Вядома, кожны з гэтых бакоў меў свае планы пры стварэнні Польскай армii. У Сікорскі ў Лондане разлічваў пры падтрымкы гэтай армii вызваліць Польшчу і аднавіць дэмакратычную дзяржаву. Гэта дэмакратычнасць да беларусаў дае аб себе ведаць яшчэ і ў нашыя дні. Як, гарадзенцу Юльяну Парэмскуму - сыну грамадзяніна Другой Рэчы Паспалітай, палоннага Чырвонай Армii, савецкага катаржаніна, удзельніка вайны ў армii Андэрса, узнагароджанага крыжам "Вірутці Мілітары" за Монтэ-Касіна. Шчодра аблымлі сваёй крываю і беларусы штурпатыя, дзікія горы каля гэтага манастыра.

Заслугоўвае асаблівай пільнай увагі чытача, як пасля вайны савецкія органы агітавалі беларусаў, што не загінулі падчас баявых дзеянняў, вяртацца дадому. Не ўсе ўспрынілі тую актыўную камуністычную агітацыю. А хто на яе паддаўся, той зноў зрабіўся вязнем ведамства ГУЛАГ-а з яго непасильнай працы, голадам, здзекамі і іншымі праявамі рускага фашызму. А даверлівых, што вярнуліся дамоў, было не так ужо і мала. З адной толькі Гарадзеншчыны было каля 400 (четырохсот) чалавек з іх сем'ямі. Не менш такіх вяртанаў было з Берасцейскай, Віцебскай і Менскай абласцей (не менш за паўтысячы), часткі якіх да 1939 г. уваходзілі ў склад Польшчы, адкуль таксама працівіўся ГУЛАГ-а адпускалі беларускіх палякаў і католікаў у Польскую армii.

А як жа ставіліся мясцовыя жыхары да спецперасяленцаў-андэрсанцаў. Калі паняволенія імкнуліся апрацаўваць які кавалак зямлі і пасадзіць там штосьці для ўласнага выжывання, атручаныя савецкай пропагандай расіянне выкрывалі: "Во-о, куркул! I тут не здохнущ!" . І гэта за тое, што "куркул" ваявалі супраць нямецкага фашызму, а не за савецкі фашызм. Саслалі тых "куркулён" яшчэ і за тое, каб нікто з іх не распавядаў, як людзі жывуць па-за межамі Савецкага Саюза.

Нейкая палёгка прыйшла да высланых пасля смерці дыктатара Сталіна, любімага і сёння рускімі. Але палёгка тая не рабіла няволінкаў сапраўды вольнымі, абычым сведчаць старонкі книгі.

Паказальна, што на працягу ўсяго зместу сваёй книгі аўтар акцэнтуе ўвагу на лёссе беларусаў-гарадзенцаў у Польской армii. Папрозвішчна, папаветна (параённа) ён на колькі

гэта магчыма

Рэдактар Станіслаў Вацлававіч Суднік

Рэдакцыйная калегія:

Алена Анісім, Юрасік Бабіч, Юлія Бажок,
Марыя Баравік, Аляксей Карпенка, Эла Оліна, Ігар
Пракаповіч, Аляксей Пяткевіч, Станіслаў Суднік,
Павел Сцяцко, Людвіка Таўгень, Алег Трусаў,
Дзяніс Тушынскі, Аляксей Шалахоўскі.
<http://nslowa.by/> <http://naszaslowa.by/>
<http://pawet.net/> <http://kamunikat.org/>
<http://tbt-mova.by/> <http://belkiosk.by/>

Яўген Гучок



У Менску канцэртам ушануюць памяць вядомага музычнага крытыка Вітаўта Мартыненкі

Аўтару азначэння "беларускі рок" 29 верасня споўнілася 60 гадоў.



Беларускі музыкі ўшануюць памяць вядомага крытыка, пісьменніка і паэта Вітаўта Мартыненкі, якому 6 29 верасня споўнілася 60 гадоў. У гэты дзень Кася Камоцкая, Аляксандар Памідораў, Алеś Лютыч, Ігар Варашкевіч, Алег Хаменка, Андрэй Плясанаў, Алеś Камоцкі і іншыя героі кніг аўтара выступяць з акустычнымі канцэртамі ў палацы культуры імя Шарко (Менск, вул. Уральская, 3).

- Для мяне Вітаўт Мартыненка - не проста сібар, настаўнік, але і чалавек, які спрыяўліўся да з'яўлення беларускага року. Гэты чалавек разам з Анатолем Мяльгумем у 80-х гадах рабіў сапраўдную музычную рэвалюцыю, заноўваючы першыя беларускія рок-клубы і фестывалі, - расказвае арганізатор канцэрта Віталь Супрановіч. - Уесь час мы думалі, як ушанаваць яго памяць, і вось вырашылі гэта зрабіць да юбілею. Сёлета Вітаўту споўнілася 60 гадоў.

Да канцэрту будзе выдадзены зборнік песень, напісаных на вершы Мартыненкі або перакладзеных ім.

Вітаўт Мартыненка - журналіст, пісьменнік, пээт, музычны крытык, стаў аўтар "Нашага слова". Скончыў факультэт журналістыкі БДУ, працаўваў у "Чырвонай змене", на беларускім тэлебачанні і радыё "Свабода", арганізаваў і праводзіў першы беларускі музычны хіт-парад. У 1985 годзе разам з Анатолем Мяльгумем стварыў першы ў Беларусі рок-клуб "Няміга". Удзельнік арганізацыі фэстаў "Тры колеры", "Басовішча". Пісаў прозу, вершы і тэксты для беларускіх і ўкраінскіх гуртоў. Аўтар музыказнаній кніг "Праз рок-прызму", "222 альбомы беларускага року і не толькі", "Rock online", а таксама шматлікіх публікаций на тэмы нацыянальнай музыкі, літаратуры, грамадска-палітычнага жыцця. Мартыненка прыдумаў азначэнне "беларускі рок". У 2016 годзе з ускладненнем дыябету трапіў у шпіталь, памёр 17 красавіка 2016 года.

Дзе: Менск, палац культуры імя Шарко (вул. Уральская, 3).

Калі: 29 верасня, 19.00.

Квіткі: 8-15 рублёў.

Даведкі: 44 551 77 06, 29 851 77 06.

Аўтары цалкам адказныя за падбор

і дакладнасць прыведзенай інфармацыі.

Рэдакцыя рукапісы не вяртае.

Газета надрукавана ў Лідскай друкарні.

231300, г. Ліда, вул. Ленінская, 23.

Выдавец: Установа інфармацыі "Выдавецкі дом ТБМ".

Газета падпісана да друку 16.09.2019 г. у 17.00. Замова № 2187.

Аб'ём 2 друкаваныя аркушы. Наклад 1500 асобнікаў.

Падпісны індэкс: 63865.

Кошт падпіскі: 1 мес.- 2,37 руб., 3 мес.- 7,11 руб.

Кошт у розницу: па дамоўленасці.